

Савецкая БЕЛАРУСЬ

Адрэс рэдакцыі і
адміністрацыі:
Менск, Рог Губернатарскай і
Падгорнай вул. Д. Сьвенціц-
кага, кн. 20.

ВЫДАНЬНЕ РЭУКОМУ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ. № 74 (84). Серада, 1-га сьнежня 1920 г.

Хлебны фронт.

Цяжкі выпаў год для Савецкіх рэспублік — у цэнтры ў Расеі неўраджай, а ў нас на Беларусі крываваы фронт.

Беларуская вёска шмат аддала харчоў Чырвонай арміі і цяпер, калі падыйшла зіма, наш край перажывае цяжкае харчовае становішча.

Дзеля таго, каб плянамерна правясыці харчовую кампанію і працу на хлебным фронце, трэба стварыць адзінны плян, каторы будзе праведзены энэргічна і старанна.

З гэтай мэтай у нас ствараецца асабліва важная і аблягчоная аграмаднымі правамі Харчовая нарада Сац. Сав. Рэсп. Беларусі.

У яе склад уваходзяць Прадстаўнік ваенрэўкому Беларусі і Камісары Харчоў і Земляробства. Народа запрасіць да сваёй працы ўсе зацікаўленыя ведамы.

Дзеля працы на мясцох у паветах ствараюцца такія-жа павятовыя харчовыя нарады ў складзе старшынёў рэўкомаў, харчовага камісара і асабістага паўнамоцнага, які будзе назначаны Харчовай нарадай Беларусі.

Комуністычная Партыя Беларусі мабілізуе значны лік работнікаў на харчовы фронт.

У цэнтральнай Расеі даўно ўжо створаны падобныя харчовыя нарады і карысьць іхняя ўсім вядома.

І ў нас у Савецкай Беларусі надыйшоў час ула-

дзіць харчовую справу і стварыць строгі адзінны плян.

Працаўнікі навінны падтрымліваць гэты пачынаньне Савецкай ўлады і ўпарта працаваць дапамагчы та-

му, каб мы былі сыты. А калі мы будзем сыты, мы патрапім умацаваць нашу працоўную рэспубліку і здужыць усіх яе ворагаў.

В. Ахрамовіч.

Апошніе весткі.

Аб аднаўленьні зносінаў паміж Нямеччынай і Расеяй.

Левыя незалежныя ўвясэлі ў рэйхстаг запытаньне, ці правіцельства мае намер распачаць дыплёматычныя зносіны з Савецкай Расеяй і ці праўда, што правіцельства не дазволіла прыехаць у Берлін некаторым расейскім экспертам з мэтай гандлёвага прадстаўніцтва.

"Інтэрнацыянал" піша: "У той час, як Англія распачынае гандлёвыя зносіны з Савецкай рэспублікай, Нямечкае правіцельства нічога не зрабіла для аднаўленьня гандлю з Расеяй, аб явым у нас ужо так даўно гавораць".

Працэсуюць проці канцэсій.

Францускае правіцельства заявіла ангельскаму міністэрству загранічных спраў пратэст проці адтрыманьня амерыканцамі і ангельцамі канцэсій у савецкага правіцельства.

Амерыканскія лякарствы для Расеі.

У Гельсінгфорсе прыехаў амерыканскі прафэсар Гольдэн для арганізацыі дастаўкі лякарстваў Савецкай Расеі. Апрача таго, прафэсару дапаручана азнаёміцца з стааовішчам, як Фінляндыя, так сама і іншых акраінных дзяржаваў, а так сама і з палажэньнем у самой Расеі.

Эвакуацыя арміі Урангэля.

З Афін паведамляюць, што Грэцкі ўрад на запытаньне Антанты адказаў, што ён

згаджаецца прыняць чэсьць Урангэлеўскай арміі ў Афінх Кадэпкая газета "Руль" паведамляе з Парыжу, што Францыя праектуе выслаць армію Урангэля ў Сірыю на зьмену аслабленай Грэцкай арміі.

Разгром Пятлюры.

Варшаўскі карэспандэнт "Таймса" паведавае аб разгроме часцей Пятлюры і Церамьківа на Украінскім фронце. Рапты гэтае армію перайшлі польскую гравіцу каля Бручы, дзе яны разброены польскімі войскамі.

Карэспандэнт "Дейлі Экспрес" так сама паведавае аб разгроме Пятлюры і паведавае, што міністэрства Пятлюры дасяці блукае па ўсходняй Галічыне, шукаючы прыпынку.

За Савецкую Расею.

Першае пасяджэньне сацыялістычнага абшчынага савету ў Мілене адчынілася певьнем рэвалюцыйных песьняў і прывітаньнямі Леніну. Філінаці меў прывітальную прамову ў чэсьць Расейскай Савецкай рэспублікі і патрабаваў, каб італьянскае правіцельства безадкладна прызнала Расейскае Савецкае правіцельства і распачало гандлёвыя зносіны з брацкім расейскім народам.

З'езд амерыканскіх комуністаў.

У горадзе Мексыцы адчынілася пасяджэньні з'езду мэксыканскіх комуністаў. Прадстаўлены былі мясцовыя групы наступных правінцыяў: Мэксыка, Пуэбла, Вера-Круц, Юкатак і Тамавлінае.

Вакол разгрому Урангэля.

Як паведамляюць Парыжскія "Последние Новости", у францускіх кіраўнічых колах ня скрываюць разчараваньня, выкліканага Крымскім "здарэньнем". Адзін з палітычных дзеячоў заявіў супрацоўніку газеты: "Наша мэта — памагчы расейскаму народу ў яго змаганьні за аслабленьне, але мы аусім ня ведаем, каму і як памагчы; дзе тые прадстаўнікі расейскага грамадзяства, якія мелі б права гаварыць ад імяні народу і прадставілі б пэўны плян чынаваньняў. Мы падтрымлівалі аднаго за другім: Калчака, Дзевікіна, Юдэніча і Урангэля, кожны раз лічычы, што яны з'яўляюцца прадстаўнікамі аслабавіцельных дзеячынстваў народа. Судзічы па рэзультатах, мы кожны раз абмяляліся, але гэта ня толькі наша віна".

Погляд "Юманітэ".

"Наўдачы буйных авантурыстаў, якіх падтрымлівала на свой кошт Антанта, адбываліся заўсёды страшэнна хутка. Нашы кіраўнічые не разумеюць расейскіх справаў пры новым ражыму, як неразумелі іх і пры старым. Францускі міністар, вярнуўшыся з Мецярбурга за некалькі дзён да рэвалюцыі, пьвярдзіў, што становішча царызму трывалае. Цяпер вось ужо тры гады францускае правіцельства з гадзіны на гадзіну чакае ўпадку Саветаў, заплішчваючы вочы на тое, што робіцца запраўды. Яно сур'ёзна верыла ў пьвяду Урангэля, але Урангэль разьбіты. Зборныя часьці Дзевікіна, Юдэніча, Калчака, Урангэля ўцякаюць пасля першай наўдачы гэтак, як і ранейшыя найміцкіе войскі. Лейд-Джор звычайна паклянаецца перад сілай, і першым skutкам разгрому Урангэля будзе аднаўленьне гандлёвых зносінаў паміж Англіяй і Расеяй. Перад францускай-жа дыплёматыйяй паўстае пытаньне, як прыдумаць новае контр-наступленьне.

К з'езду Саветау.

Дэпэша ўсім Паятовым Рэв. Камітэтам.

Пачніце зараз-жа склікаць власныя і паятовыя з'езды. Арганізуйце выбірацельныя камісіі, на што мабілізуйце парт. работнікаў, клічце да ўдзелу ў з'ездаўскай працы чырвонаармейскія часьці.

З'езд Саветаў у Менску назначаны на 12 сьнежня. Да якога часу абавязкова трэба правясці паятовыя з'езды.

Парадак дня з'езду Саветаў:

- 1) бягучы момант; 2) даклад Ваенрэўкому; 3) адраджэньне гаспадарчага жыцьця Беларусі; 4) даклад Камісарыяту; 5) арганізацыя Савецкай ўлады Беларусі; 6) выбары.

Старшыня Ваеннага Рэв.

Камітэту С. С. Р. Б. Чэрвякоў.

Кам. унутр. спраў Мянцікі.

Заява Лёйд-Джоржа

З прычыны чутак, быццам паміж Англіяй і Францыяй ёсьць буйныя непаразуменьні, Лёйд-Джорж заявіў наступнае:

„Непаразуменьня пэважнага ніякага няма. Прыцельскі разгляд якога-колечы пытаньня ня ёсьць непаразуменьнем. Думка, быццам Англія выбіраецца кінуцца ў абоймы Нямеччыны, проста сьмешна. Нам патрабны ня гэтыя сьвязі, а саюз усяго чалавечтва, каб захаваць свабоду і мір на зямлі. Пэўная нягода, якая паўстала паміж Англіяй і Францыяй, вышывае з іх розных адносін да Нямеччыны. Англія адбасіцца да Нямеччыны больш сымпатычна, чымсь Францыя. Англія жадала б асабіста спаткацца з прадстаўнікамі Нямеччыны, каб абгаварыць тые труднасьці, якія адчувае Нямеччына пры выпаўненьні Версальскага дагавору.

Францыя-жа працівіцца якой-калечы нарадзе з немцамі і патрабуе акуратнага выпаўненьня дагавору. А гэта значыць, што ён можа быць зусім нявыпаўнены, бо ў ім ёсьць пункты зусім невыпаўнімныя. Англія верыць, што немцы цяпер хочуць паступаць шчыра, але французы, лічачы іх здраднікамі, думаюць, што яны жадаюць наладзіць нараду толькі з мэтай пазбыцца часткі абавязаньняў.

Трэба памятаць, што на нарадзе ў Спа ангельскія і францускія дэлегаты згодзіліся зноў спаткацца з немцамі. І наступны з'езд меў адбыцца гэтым летам у Жавэве, але не адбыўся дзеле нягоды на яго Францыі.

Нядаўна ангельскі ўрад падняў зноў гэта пытаньне і запрапанаваў, каб ангельскія

і францускія дэлегаты сустрэліся з нямецкімі ў Кельне. Дагэтуль яшчэ Мільеран ня прыняў гэтай прапавы і ніхто ня ведае, што ён пастановіць у гэтым пытаньні. У кожным выпадку ангельскі ўрад ня будзе сварыцца з Францыяй, або накідваць ёй сваю волю. Мы дамо Францыі магчымасьць рабіць так, як яна захоча.

З другога боку ў пытаньні аб Лігі Нацыяў ёсьць зноў пэўная нягода паміж Англіяй і Францыяй. Ангельцы лічаць, што немцы павінны быць дапушчаны ў Лігу, французы жа кажуць: „Калі немцы войдуць у Лігу, то мы выйдзем з яе“. Але ангельцы ня прымаюць сур'ёзна гэтага пагрозы і думаюць, што немцы ўсё-ж такі войдуць у Лігу і французы ў ёй застануцца. Англічане не разумеюць, як французы могуць выйсці з Лігі, калі яны гэтым адрагалі-б сябе ад Эўропы.

Польска-Літоўская спрэчка.

Сьлі Жэліхоўскага.

Латвіскі палкоўнік Адольск воль як выказаўся аб стаго-вішчы Літвы: Пад загадам Жэліхоўскага знаходзіцца другая польская армія, якая складаецца з 10 дывізіяў са штабам у Лідзе. Армія раздзелена на 3 групы: Сьвянпяская група ў 20—25 тыс. штыкоў, якая ў сучасны момант займае фронт ад Турэнта да Гэдрейц, група цэнтра, каля 40 тыс. штыкоў, стаіць на лініі ад Гэдрейц да Мерача і пагражае Коўне і Сувальская група ў 15—20 тыс. штыкоў. Асабісты склад арміі Жэліхоўскага так сама можа быць раздзел. на тры групы: 1—жыхары Вільні і Горадні, якія паступілі ў

Літ. дывізію, каб як найхутчэй перамагчы на бацькаўшчыну. Яны ня хочуць ваяваць і, як баявы матар'ял, малаварны. 2 група — прафэсійна-ныя авантурысты. 3 група — прыхільнікі ідэі Вялікай Польшчы, гатовыя ахвяраваць сабою. Гэта група складаецца з літоўскіх і латгалскіх памешчыкаў, польскай інтэлігенцыі і апалчаных літвіноў.

Кантрольная камісія прыехала. 23 лістапада ў Коўну прыехала кантрольная камісія Лігі Нацыяў на чале з Шардзінім разам з польскімі прадстаўнікамі Драздоўскім і графамі Любецкім і Тышкевічам.

Прапавыцыя Польшчы Літве.

„Берлінэр Тагэблат“ паведамляе, што Польшча зрабіла Літве вольную прапавыцыю аб згодзе; „Да Літвы далучаюцца Вільня, Коўна і часьць зямлі Беларусі пры ўмове, што Літва ўвойдзе ў федэратыўную сувязь з Польшчай і перадаць Польшчы кіраваньня заграічнай палітыкай і ваеннае камандаваньне. Літве даецца вольны доступ да мора праз Данцыг, Мемель і Лібаву.

Заява Латвіі.

Латвійскае правіцельства падало польскаму правіцельству заяву ў якой, гаворачы аб сваіх прыцельскіх адносінках да польскага народу, папярэджае, што хадзіць у Віленскім пытаньні Латвія прытрымліваецца неўмяшательства, аднак у выпадку прыбліжэньня арміі Жэліхоўскага да Коўны, яна выступіць на помац Літве.

Заграніцай.

Зноў на прэдадні выпадкаў.

Італія зноў знаходзіцца на прэдадні новых рашучых выпадкаў. Дэманстрацыі проціў Адрыятыцкага дагавору растуць з кожным днём. 14-га лістапада грамада афіцэраў і нацыяналістаў прайшла на вуліцах са сьцягамі, на якіх былі надпісы: „Няхай жыве Д'Анунцыо, ён выратуе Італію“. „Мы патрабуем захопу Далмацыі“.

У залудзень самалёт з Фіуме лётая над будынкам парламанту і скінуў пісьмо ад Д'Анунцыо, заадрасаванае парламанту.

З другога боку сапнялі-стачына партыя, якая вядзе проціў усякіх прая-

ваў нацыяналізму, апублікавала маніфэст да салдатаў і матросаў, які заканчваецца словамі: „Вы павінны паўстаць“!

За III Інтэрнацыянал.

24 і 25 кастрычніка ў Заграбе (Югославія) адбыўся з'езд прафэсійнальных саюзаў будаўнічых рабочых і краўцоў, які высказаўся за ўступленьне ў III Інтэрнацыянал, а за II Інтэрнацыянал быў паданы ўсяго адзін голас.

Па Менску.

Аб выбарах у Савет Рабочых і чырвонаармейскіх дэпутатаў.

На выбарах ад Камісарыяту Земляробства прайшоў увесь спісак, выстаўлены камуністычнай партыяй: 8 асоб (комун. і беспарт.).

Паміж імі вядомыя беларусы Ігнатоўскі (камісар), Бурбі, Жук і інш.

Трудавая павіннасьць.

Камісарыят Земляробства згодна з просьбай Камісара перад Рэўкомам, звольнены ад пасылкі на прымусёвую працу 20% сваіх служачых, дзеля таго, што лік агентаў гэтай Камісарыяту вельмі невялікі, а праца яго вельмі патрабная для краю.

У „Епо“.

Ня глядзячы на тое, што частка ўстановаў ужо адтрымала ордары на абеды ў рабочых сталюках, большасьць гэтых заяваў ляжыць не разгледжанай і людзі перапіраюцца голадам, як і раней.

АБВЕСТКА.

Распрадаваліцельны Адміністрацыя Менск. Адзінага Спэцыяльнага Т-ва (Меню) ў другі раз напамінае ўсім Савецкім установам, што для адтрыманьня новага, што для адтрыманьня новага камандзіровацкага пайка на нечэна трэба падаваць пісьменныя трэбаваньні ад установаў.

На аснове гэтага прапавы ецца ўсім установам забараніць сваіх супрацоўнікаў якія камандзіруюцца на службы, правам адтрыманьня пайка на выпадак камандзіроўкі, што без павольных трэбаваньняў усім камандзіруемым супрацоўнікаў Сав. установаў пайк вольна давацца ня будзе.

